

# 7 красавіка - Сусветны дзень здароўя

Сёлета Сусветны дзень здароўя праходзіць пад дэвізам “Наша планета, наша здароўе”.

Для актуалізацыі мерапрыемстваў па захаванню і ўмацаванню здароўя насельніцтва ў Рэспубліцы Беларусь з 2019 ажыццяўляецца рэалізацыя дзяржаўнага прафілактычнага праекта «Здаровыя гарады і пасёлкі». Мэтай праекта з’яўляецца забеспячэнне здароўя насельніцтва як галоўнага прыярытэту гарадской палітыкі.

– Праектам прадугледжана аб’яднанне намаганняў рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, грамадскіх, рэлігійных і іншых арганізацый для стварэння спрыяльных умоў асяроддзя пражывання, дасягнення высокага ўзроўню здароўя жыхароў і кантролю фактараў рызыкі развіцця неінфекцыйных захворванняў. Вядзецца праца па здаровым гарадскім планаванні, забеспячэнні здаровым харчаваннем насельніцтва, асабліва дзяцей і падлеткаў, а таксама па многіх іншых напрамках, – адзначае інструктар-валеолаг аддзела грамадскага здароўя Гомельскага абласнога ЦГЭ і ОЗ Ганна Пігулеўская.

Рэгіянальныя каардынацыйныя групы кіравання праектам на сваёй адміністрацыйнай тэрыторыі ўсталёўваюць свае ўласныя рэгіянальныя мэты, кіруючыся рэспубліканскімі напрамкамі, але прымаючы пад увагу медыка-дэмаграфічную, сацыяльна-гігіенічную і экалагічную сітуацыю на месцах.

– Важным складнікам рэалізацыі дзяржаўнага прафілактычнага праекта “ здаровыя гарады і пасёлкі» з’яўляецца матывацыя насельніцтва да вядзення здаровага ладу жыцця і стымуляцыя грамадзянскай супольнасці да развіцця ініцыятыў, якія спрыяюць захаванню і ўмацаванню здароўя насельніцтва ў гарадах і пасёлках, – распавядае Ганна Пігулеўская. – Здаровыя людзі і

здоровая навакольнае асяроддзе-вось што павінна стаць брэндам  
здоровых гарадоў!